

ПРАДМОВА

Пазітыўнасць правінцыі.....	6
-----------------------------	---

СПАДЧЫНА

КАНСТАНЦІН КАРПЕКІН. Хроніка юдэйскага занядаду: габрэйскія малітоўні Віцебска ў 1917—1939 гг.	8
Сыпіс юдэйскіх малітоўных будынкаў Віцебску, якія функцыянувалі ў 1917 г.	17

ЛЕАНІД КАЛЯДЗІНСКІ. Верхні замак Віцебска: археалагічнае вывучэнне і проблема захавання (канец XIX-канец XX стст.)	24
Уступ.....	24

ВІКТАР БАРЫСЕНКАЎ. Віцебскі ландшафт: дэвалюцыя.....	100
Фарны касцёл і храмы левабярэжжа	105
Рака Віцьба	107
Рынкавая плошча і ратуша	109
Касцёл св. Антонія	110
Смаленская вуліца	112
Чырвоны мост	114
Саборная плошча	115
Мікалаеўскі сабор	118
Гасцініца Брозі	121
Гогалеўская вуліца	123
Духаўская царква	124
Сінагога на Сувораўскай вуліцы.....	127
Успенскі сабор	128
Дзвінскі мост	130
Дзвіна і Богаяўленская царква	132
Ільінская царква	133
Гарадскі тэатр	135

ГІСТОРЫЯ

ВІТАЛЬ ГАЛУБОВІЧ. Віцебскі перадэлекцыйны соймік 1632 года і яго пастановы.....	138
Паслы і элекцыя	141
У абарону сваёй веры	143

АРЧЕ

П

А

Ч

А

Т

А

К

На варце інтарэсаў княства і рэспублікі	144
Станавы інтарэс	146
Сацыяльны патранаж	147
Усе за аднога	148
У выніку	149
МІКАЛАЙ ПІВАВАР. Святкаванне тысячагоддзя Віцебска	
ў 1974 г.	151
Выспяванне ідэі	152
Падрыхтоўка да святкавання	154
Што планавалася зрабіць?	154
Фінансаванне	156
Падрыхтоўка да святкавання	158
Барацьба ў Прэзідымуме ВС СССР	161
Святкаванне	162
Колькі каштавала відовішча?	178
Што было зроблена	179
Сярод нерэалізаваных задумаў	182
«Тысячагоддывы» назвы	184
Дадаткі	186
МАСТАЦТВА	
АЛЯКСАНДР ЛІСАЎ. Янка Гаўрыс: «прыродны беларус»	
у асяродку віцебскіх супрэматыстаў	190
МІКОЛА НІКАЛАЕЎ. «Віцебск зъяўляецца бацькаўшчынай	
ня толькі выдатных маляроў...»	
Шэдэўр кніжнага мастацтва — выданне	
«Віцебскія мастакі граверы» 1928 г.	204
I. П. ФУРМАН. Віцебскія мастакі граверы	217
В. ВОЛЬСКІ. Аб рэцыдывах нацыянал-дэмократызму	
ў творчасці мастака Мініна	220
ТАЦЦЯНА КАТОВІЧ. Глыбокі блакітны колер на гербе	
тэатра. Разэнкрэйцарства ў пачатках Другога Беларускага	
дзяржаўнага тэатра ў Віцебску	225
МІХАСЬ ЦЫБУЛЬСКІ. Ці была ў Віцебску мастацкая	
школа?	242
АЛЕНА СЦЯПАНАВА. Віцебскі перыяд Пушкіна	263
Алесь Пушкін у Віцебску: аповед ад першай асобы	283
Віцебскае размеркаванне	283

ПАЧАЧАТАКА

Віцебская спадчына	284
Як пачыналася галерэя «У Пушкіна»	285
Жыццё і смерць першай прыватнай галерэі.	286

ПОБЫТ І МАТЕРІЯЛЬНА КУЛЬТУРА

АЛЕГ ДЗЯРНОВІЧ. Віцебск, Рыга і штодзённасць у XIV—XVII стст.	288
Селядцы як стратэгічны тавар	288
Шлях індукацыі	293
Разрыў штодзённасці	296
ГАЛІНА ЯКАЎЛЕВА. Саветызацыя Віцебшчыны ў 1920-х гг.	302
ВАСІЛЬ АСЯНЕНКА. Архітэктура савецкага авангарду ў Віцебску: жыллё, вытворчасць, адпачынак	319
Новы вольны час	320
Жыллёвы тып	335
Індустрыйная архітэктура	337
Тыповасць і эпахальнасць віцебскага архітэктурнага авангарду	338
СЯРГЕЙ БАБЕНКА. Да рэканструкцыі строю віцебскага павятовага шляхціца канца XVI — першай паловы XVII ст.	340
Адзенне	341
Аксесуары	344
Абутак	345
Рэканструкцыя	348

МУЗЕІ

НАТАЛЛЯ ПАЧОБУТ, Марына Сяліцкая. Іван Васілевіч паміж Віцебскам і Гроднам	350
Спіс дакументаў з архіва Івана і Аляксандры Васілевічаў, передадзенага ў жніўні 2012 года ў Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей	364
ВЕРА РОГАЧ. Музей Віцебскай вучонай архіўной камісіі	366
ІНА СІМАКОВА. Музеі навуковых і навучальных установ у Віцебску (канец XVIII — пачатак XX ст.)	379
БАЛЯСЛАЎ БРЭЖГА. Віцебскія музеі	396
Уводзіны	396

Віцебск, Рыга і штодзённасць у XIV—XVII стст.

СЕЛЯДЦЫ ЯК СТРАТЕГІЧНЫ ТАВАР

26 лютага 1575 года віцебскі войт Сцяпан Цімафеевіч Лускі-на накіраваў у Раду ганзейскага горада Рыгі ліст, у якім выказаў прэтэнзіі, сформуляваныя мешчанінам места гаспадарскага Віцебскага Сямёнам Іванавічам Міцяевым, які «тых часоў приходилъ перед нась... зо всими купцами места Витебского»¹. За ветлівымі фармулёўкамі ўступнага пратакола ліста («Славутни, а Учъстиви, и добре шпатрени п(а)н(о)ве бурмистры, раицы и лавницы места славного Рызкого», «Притомъ намъ ласковии и мили зычливи панове, вся Рада шселааа славного места Ризкого») хаваліся прэтэнзіі, бо віцебскія мяшчане прыйшли да свайго войта, «щобтажливе жалуючися».

Скарті ж гэтыя былі скіраваныя на адрас рыхскіх «бракароў» (фасоўшчыкаў) селядцоў, а таксама купцоў места Рыхскага, «которые продают альбо менают купцомъ нашимъ витебским селедцы против товаровъ нашихъ». У чым жа мелі «великую шкоду» віцебскія купцы? Фармальная прэтэнзія палягалі ў тым, што пасля прастаўлення знака фасоў-

Алег Дзянровіч — гісторык, сталы аўтар «ARCHE». Кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Да следуе гісторыю Вялікага Княства Літоўскага і Балтыйскага рэгіёна XIII—XVII стст.

кі («Бо коли вжо на бочкахъ селедзохъ будети цеха браку вашего ризко-го», «тогды купцы ваши не дозволяютъ каждое бочки селедцовъ ўзбивати и гледети». Але вось галоўная прычына незадавленасці: «намъ добрѣ зведомо ѿ Віцебску, іж бракъ (фасоўка — А. Д.) вашей милости ризкии на селедцы вельми злыі, а праве фалшывыі, бо гнилую и праве злую флюмку² рыбу цехують за добрую, и теж рыбу анборку³ малую, дробную и гнилую цехуют на добрую». Асобна ў лісце падкрэслівалася, што падобнага «ў вашое милости первеие ѿ Рызе того николи не бывало».

У выніку, войт Лускіна піша,

вси купцы места Віцебскаго просили насъ, іж быхмо ѿ томъ до вашое милости листъ нашъ с прозбою писали, што мы, ведаочы их шкоду немалую ваших милостей, яко приятелей и суседов наших, намъ миile зычливых, просим, іжбы ваша милость в том рачилисе пілно, ўложивши бракаров своихъ за то корать, іжбы се в томъ доброй славе вашое милости некоторое нарекане злое не было, и купцомъ с их шкода не деєла.

Тут трэба таксама зазначыць, што існуе цэлая нізка полацкіх дакументаў XV ст., якія сведчаць, што паставкі селядцоў знаходзіліся пад кантролем уладаў і гэтага падзвінскага горада⁴. Віцебскі войт Сцяпан Лускіна заніляе, што ў выпадку нежадання выканань просьбу Віцебска, ён будзе скардзіца да караля і паноў-рады Вялікага Княства Літоўскага:

Но еслі быстэ ваша милость, яко сенаторове места славного Ризскаго, того перестерегати не хотели, ѿ томъ ваша милость рабте ведати, іж купцы всіхъ замков хотят то донести жалобою своюю господарю Королю и Панамъ Радомъ их милостямъ, іжбысে в томъ купцамъ шкода не деєла, бо кгдыш ваша милость ѿ насъ берете товары наши на бракъ свой ризкии чисто и справедливо, то мусите и свои товары намъ давати чисто и справедливо такъ, яко ѿ насъ берете».

¹ Дзяржаўны гістарычны архіў Латвіі (*Latvijas Valsts Vēstures Arhīvs*, далей — LVVA). 673 f., 4 арг., 19 K., Nr. 156; Віцебска-Рыжскія акты XIII—XVII ст.: Дагаворы і службовая караспандэнцыя паміж органамі кіравання горада Віцебска і ганзейскага горада Рыgi (з бывога комплексу *Ruthenica* Дзяржаўнага Гістарычнага Архіва Латвіі / Падрыхтаваў Алег Дзярновіч; НАН Беларусі, Ін-т гіст. Мінск: ATHENAEUM, 2005. Выпуск I: Документы гаспадарча-гандлёвые, XV—XVI ст. (далей — Віцебска-Рыжскія акты). № 7, с. 40—43.

² Флюмка — гатунак селядцоў.

³ Анборка — гатунак селядцоў.

⁴ Полоцкія грамоты XIII — начала XVI вв. Сост. А. Л. Хорошкевіч; Институт истории СССР АН СССР. Москва, 1977. [Вып. I]. (далей — Полоцкія грамоты I). № 43—44, с. 122—123; № 49, с. 130; № 92, с. 184—186.

У полацкім жа дакуменце сярэдзіны XV ст. мы знаходзім падобную рэакцыю, але пагроза звярнуцца да гаспадара гучыць больш моцна і ўзнёсла: «А не въсхотите ли намъ исправитися,... оужъ пошлием до милостиваго Корола. Есть у нас шподаръ, комъ нас ѿборонити⁵.

Чаму ж селядцы былі прадметам такіх палкіх дыскусій паміж уладамі беларускіх падзвінскіх гарадоў і Рыгі?

Выглядзе, што селядцы былі таварам масавага ўжытку. А паспрыяла гэтаму тая акалічнасць, што селядцы — самая распаўсюджаная на Балтыцы і ў Паўночным моры ды досьці лёгкая ў здабычу рыба. Але з-за сваёй тлустасці селядцы ў неапрацаваным выглядзе зусім не прыдатныя для захоўвання, а пад час награвання выдаюць непрыемны пах з-за раскладання тлушчоў. Толькі ў марскіх краінах, дзе свежавылаўленыя селядцы ўжо праз адну-дзве гадзіны могуць быць дастаўленыя на рынак, іх смажаць на алеі. Але смажаць, не проста паклаўшы на патэльню, але загарнуўшы ў газетную паперу, што таксама мусіць дапамагчы пазбегнучы спецыфічнага селядцового паху. Такія стравы гатуюцца толькі ў партовых гарадах і на адкрытым паветры, таму можна лічыць, што страй з гарачых селядцоў практычна не існуе для большасці людзей у балшыні краінаў.

Вынаходка саленія селядцоў мела вялікую гаспадарчую значнасць, бо гэтая рыба не толькі захоўвалася на прадыглы тэрмін (у бочках — гадамі), але і набыла выдатны смак ды магла перавозіцца на любыя адлегласці⁶. Вынаход новага методу нарыхтоўкі традыцыйнай прыпісвае галандскаму рыбаку Вілему Бейкельцу (памёр у 1397 г.) з вёскі Беффліт у галандскай Фландрый. У другой палове XIV ст. ён працаваў спосаб хуткага патрашэння селядцоў, іхнага саленія і вельмі шчыльнай укладкі ў бочкі праста на караблі. Адсюль і пакодзіць выраз: «Набіцца, як селядцы ў бочку». Новы спосаб разка зменшыў выдаткі на прамысловую здабычу, саленне і транспартаванне селядца, ды зрабіў гэтую рыбу надзвычай танный, даступнай ледзь не кожнаму бедняку на поўначы Еўропы⁷. У гонар рыбака найлепшы гатунак селядца названы «беклінг». Попыт на селядцы стымулюваўся таксама традыцыямі хрысціянскага посту, бо селядзец — тыпова посная страва.

⁵ Полоцкія грамоты I... № 92, с. 184, 186.


⁶ Гл. падрабязней: Похлебкін В. В. Кулинарны слоўтар. Мінск: Цэнтрполіграф, 2002. С. 364—365.

⁷ Белы, Алеся. «Дай мие булку на паўзлоты, ды прыпраў мне селядца...» // Спадчына. 2002, № 4. С. 6—7.


ВІЦЕБСК, РЫГА І ШТОДЗЁННАСЦЬ У XIV—XVII СТСТ.



Лоўля селядцоў у Скандинавіі. Гравюра з кнігі Олафа Магнуса «Historia de Gentibus Septentrionalibus» («Гісторыі паўночных народоў»), 1555



Галандскае рыбацкае судна (buise)
XVII ст. Галандскія рыбакі лавілі
селядцоў на дрыфтэрах (парусніках,
якія пасля пастаноўкі сетак маглі
свабодна плаваць). Па-галандску яны
называліся «buise»



Адмысловыя канцэнтрычныя знакі
(«Zirkel») для пазначэння розных бочак
селядцоў (рознага ўлову, засолу і г. д.)

Селядцы (Clupeidae) належаць да сямейства рыб атрада селядцаападобных. Наличваюць 7 падсемействаў і каля 20 родаў, у тым ліку пузанкі, салаку, сардзіны, цюлькі, шпроты, сардзінелы. Разам каля 190 відаў. У Балтыйскім моры, асабліва ў яго ўсходніх частцах, найбольш пашырэна салака, ці селядзец балтыйскі (Clupea harengus membras) — рыба



Селядзяр (паводле кнігі Якуба Гаўра
«Skład abo skarbiec znakomitych
sekretów oekonomiej ziemiańskiej»,
Кракаў, 1693)

зе, дзе вяндлілі селядцы, працаваў бацька Марка Шагала, а ягоная маці ўтрымлівала ўласную крамку, дзе прадаваліся тыя самыя селядцы. Развітваючыся з родным Віцебскам, вясною 1907 года Марк Шагал напісаў у сваім дзённіку: «Бывай, Віцебск! І вы — заставайтесь вы тут з вашымі бочкамі, з вашымі селядцамі... землякі!»⁸



Гравюра «Рыбны дождж». Олаф Магнус, «Гісторыі паўночных народаў», 1555

⁸ Шагал М. Ангел над крышами. Москва: Современник, 1989. С. 105.

сямейства селядцовых, падвід селядцаў атлантыгіны. Салака мае даўжыню да 20 см, масу — да 75 гр. Салака — асноўная прамысловая рыба Балтыйскага мора. Таму праудападобна, што віцябляне выставілі рыжанам прэтэнзіі акурат праз якасць засоленай салакі.

Падобна, што ў баракальнай культуры Рэчы Паспалітай селядцы сталі метафараю таніасці ды звыкласці. Кароль Станіслаў Радзівіл «Пане Каханку» пахваляўся сваім уяўным раманам, які адночы меў з сірнай у Адрыйтаўчым моры.

Кола часу павярнулася і нечакана селядцы і Віцебск зноў сталі павязанымі ўжо ў ХХ ст. На склад-

ШЛЯХ ІНДУКЦЫI

Гэта гісторыя з селядцамі дазваляе нам выйсці і на іншую праблему — наколькі падобнымі і адрознымі бываюць рэаліі мінульых часоў, якія падаюцца нам звыклымі ў цяпершчыне. Вось і звычайнія, а нават танныя для нас селядцы яшчэ ў XVI ст. былі надзвычай важнымі і прыбытковымі таварамі. Адчуць дыстанцыю, якая падзяляе гістарычныя і актуальныя рэаліі, могуць дапамагчы методы вывучэння гісторыі штодзённасці.

У рамках гэтага кірунку гістарыяграфіі праводзіцца даследаванне варункаў жыцця, працы і адпачынку, а таксама фактараў, якія ўпłyваюць на фармаванне свядомасці і нормаў паводзінаў большасці насельніцтва («звычайніх людзеў») той ці іншай краіны ў пэўныя гістарычныя перыяд. У цэнтры ўвагі «гісторыі штодзённасці» знаходзіцца комплекснае даследаванне тых з'яў, якія рэгуляруна паўтараюцца, г. зн. «нармальнае», звыклае, што канструюе стыль і лад жыцця ў прадстаўнікоў розных сацыяльных пластоў, уключаючы эмакыйную разакцыю на жыццёвым падзеі і матывы паводзінаў, супольных страхі і трывогі, прымусовую моц масавых культурных арыенціраў. Гісторыя паўсядзённасці ёсьць гісторыяй тых, без каго не магло бы быць гісторыі. Але яны для гісторыкаў застаюцца пераважна «безыменнымі» ды «маўклівымі». Але ў даследаваннях «гісторыі штодзённасці» такія індывііды паўстаюць творцамі гісторыі, якія актыўна ўзнаўляюць і змяняюць сацыяльна-палітычныя рэаліі мінулага і сучаснага⁹.

Даследаванні ў галіне «гісторыі штодзённасці» (Alltagsgeschichte) у канцы 1970-х — 1980-х гадоў началі прадстаўнікі новай генерацыі заходніямецкіх гісторыкаў, якія заявілі пра сістэмны крызіс нямецкай гістарычнай науки¹⁰. Традыцыйнаму вывучэнню сацыяльнай гісторыі Німеччыны (галоўным чынам — дзяржаўной палітыкі, глабальных грамадскіх і эканамічных структур і працэсаў) яны супрацьпаставілі даследаванне «малых жыццёвых светаў» і паўсядзённага жыцця шараговых абывацеляў¹¹.

У адказ на гэтую ініцыятыву нямецкай школы «гісторыі штодзённасці» ў Італіі ўзнікла школа «мікрагісторыі» на чале з Карлам Гінзбург-

⁹ Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в Германии // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. Москва: «РОССПЭН», 1999. С. 77.

¹⁰ Гл.: Оболенская С. В. «История повседневности» в современной историографии ФРГ // Одиссей. Человек в истории. Москва: Наука, 1990. С. 182—198.

¹¹ Ullrich Volker. Entdeckungsreise in den historischen Alltag. Versuch einer Annäherung an die «neue Geschichtsbewegung» // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 1985. Iff. 6. S. 403.

гам і Джавані Леві, якая займаецца вывучэннем малых тэрыторый і папуляцый мінулага (мястечак, вёсак, асобных сем'яў). Італьянскія гісторыкі заклікалі не адварочвацца ад адзінкавага, выпадковага і прыватнага — індыўіда, падзеі ці здарэння. Прыйнаючы асобнае вартым наўуковага вывучэння, можна наблізіцца да разумення ўзаесмасувязі паміж індыўідуальнай рацыянальнасцю і калектывай ідэнтычнасцю.

Адэптам «гісторыі штодзённасці» ў Нямеччыне давялося вытрымачы жорсткую крытыку аўтарытэтных гісторыкаў, якія бачылі ў сваіх апанентах прыхільнікаў левых палітычных ідэй, а саму гісторыю штодзённасці расцэньвалі як альтэрнатывы кірунак сацыяльна-наўуковай гісторыі, які адмаўляе ідзі рацыянальнасці, скоўваючы фокус даследчай оптыкі на індыўідуальнай.

На сёняшні дзень у рамках «гісторыі штодзённасці» сфармаваліся два падыходы. Прыхільнікі аднаго з іх у даследаванні «паўсядзённасці» акцэнтуюць увагу на яе «элементах паўтаральнасці» — менавіта праз паўтаральнасць і рутнізацыю адбываеца «падпарадкаванне аўтарытэтту» і, адпаведна, стабілізацыя сацыяльных структур. Выкрышталізаваўся і другі падыход, які канцэнтруеца на вывучэнні зменлівага і ўнутрана супяречлівага, каб праз рэканструкцыю трансфармаций гэтаі штодзённасці выявіць, якім чынам удзельнікі гістарычнага працэсу становіцца пімаглі стаць аб'ектамі гісторыі, а якім — яе суб'ектамі.

Але ці можам мы адкідаць і крытыку гэтага кірунку гістарыяграфіі? Скептыкі найперш адзначалі абмежаванасць метадалагічных, канцэптуальных і аналітычных магчымасцяў «гісторыі штодзённасці», ігнораванне ёю буйных гістарыяграфічных проблем, адмаўленне самога паніцця «татальная гісторыя» ды адсутніцца ў ёй методык спалучэння вынікаў рознатаэматычных даследаванняў. У прыватнасці, адэптамі «гісторыі штодзённасці» вылучаецца патрабаванне максімальнага набліжэння даследчыка да дзейных асоб гісторыі, што прымушае шырока выкарыстоўваць у аналізе аповеды тых ці іншых асобаў пра саміх сябе. А ў гэтым прыхаваная пагроза падмены ўласнага аналізу інтэрпрэтацыям іншых. Насамрэч у «гісторыі штодзённасці» дамінуе эмпірызм пры адсутніцце належнай увагі да аргументаў метадалагічных асноў даследавання, што вядзе да прадукавання прыхільнікамі гэтага гістарыяграфічнага кірунку прац, перагружаных дробнымі дэталямі.

У пачатку 1990-х гадоў нямецкі антраполаг Карола Ліп дасціпна заўважыла, што ў літаратуры «існуе столькі ж шмат ‘паўсядзённасцяў’, колькі ёсць аўтараў, што яе [паўсядзённасць] вывучаюць»¹². Апроч таго,

¹² Lipp C. Alltagskulturforschung, Soziologie und Geschichte. Aufstieg und Niedergang

гісторыкі звычайна забываюцца на класічнае для сацыялогіі азначэнне паўсядзённага жыцця як «рэчаіснасці, што інтэрпратуецца людзьмі і мае для іх суб'ектыўную значнасць у якасці цэльнага свету»¹³. Гэтае азначэнне падкрэслівае дваістую прыроду паўсядзённасці: яе рэальнасць арганізуєца толькі вакол таго, што ёсьць сабой «тут» і «цяпер» для кожнага конкретнага чалавека, і таму глыбока суб'ектыўная. Вось гэтае суб'ектыўнасць, якая можа выдавацца за цэльнную карціну, і прыходувае пасткі для гісторыкаў штодзённасці. У рэчаіснасці ж паўсядзённае жыцце ўжывляе з сябе свет, у якім чалавек жыве і ўзаемадзеянічнае з сабе падобнымі.

Агулам можна прызнаць карыснасць метадаў «гісторыі штодзённасці» пры разглядзе лакальных сюжэтав, яе дыдактычны патэнцыял для школьнага навучання гісторыі. Але толькі праз «гісторыю штодзённасці» мы не зможем апавесці пра агульную плынь гісторыі. Зрешты, постмадэрнісцкая тэарэтыкі якраз і адмаўляючы існаванне апошніх.

З іншага боку, вывучэнне «гісторыі штодзённасці» прымушае разгледзець тыпалогію там, дзе яна найгорш праглядаецца: у індывидуальных рашэннях, якія прымаюцца ў розных сітуацыях. І вось пры такім аналізе выяўляеца — гісторыя паўтараеца таму, што так марудна змяняемся мы самі. Людзі не адноўкава рухаюцца па адной і той жа каліні, а таму індуктыўны шлях — шлях да спасіжэння агульнага праз асобнае — гэта вельмі прадуктыўны шлях узнаўлення жыцця мінульых эпох¹⁴.

Спрацоўвае яшчэ адзін эффект «гісторыі штодзённасці» — яна актуалізуе праблему «апазыцыі» штодзённасці. У якасці такой выступаюць «святы», як праявы нечага незвычайнага, а таксама «экстремальныя сітуацыі», якія, пры пэўных абставінах, могуць перайсці ў разрад звычайных і скласі «штодзённасць». Экстраардынarnaсць і незвычайннасць на тle гэтай «штодзённасці» набывае новае выміярэнне і становіцца непадзельнай часткай жыцця.

eines interdisziplinären Forschungskonzepts // Zeitschrift für Volkkunde. 1993. 89 Jg. Hf. 1. S. 2.

¹³ Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Москва: Медиум, 1995. С. 38.

¹⁴ Гл. падрабязней: Пушкарёва Н. Л. История повседневности и частной жизни глазами историка // Социальная история — 2003. Москва: Российская политическая энциклопедия, 2003; Пушкарёва Н. Л. «История повседневности» как направление исторических исследований // http://www.perspektivy.info/misl/koncept/istorija_povsednevnosti_kak_napravlenije_istoricheskikh_issledovanij_2010-03-16.htm. Апошніе наведванне 14. 10.2012.

РАЗРЫЎ ШТОДЗЁННАСЦІ

Такім чынам, віцебскія купцы скіроўваліся ў Рыгу. Летам, у перыяд навігацыі, плылі па Дзвіне. Зімой жа ехалі на санях. Увесну, пад час паводкі, наладаваныя чаўны сплаўляліся ўніз па галоўной воднай артэрыі. У Рызе яны зноў нагружаліся і скіроўваліся ўжо ўверх па Дзвіне — да Віцебска. Водны шлях быў найбольш танны і зручны.

Дзвінскія караблі мелі і адмысловую беларускую назыву — стругі, што па-нямецку перадавалася як *Strusen*. Як яны маглі выглядадаць у XIII—XVI ст.? Праўдападобна, гэта былі лёгкія судны, якія прыводзіліся ў рух вёсламі, але іх таксама можна было цягнуць вяроўкамі. Мы маєм апісанне стругаў толькі з канца XVIII ст., і належыць яно пяру нямецкага падарожніка Пэтры. Аўтар зазначаў, што гэтыя шырокія пласкаронныя судны будуюцца старажытным спосабам і на іх выдаткоўваецца вельмі шмат лесу. Калі стругі наладаваныя, то яны сядзяць так глыбока ў вадзе, што толькі на $\frac{1}{4}$ фута ўзыўшаюцца над ёй. Зверху над стругамі ўзводзіцца своеасаблівы «будан» з жэрдаў, якія накрываюцца рагожамі. Гэтыя караблі не мелі ні мачты, ні ветразя, а прыводзіліся ў рух толькі вёсламі. Два даўжэйшыя вёслы па абодвух канцах судна трымалі некалькі чалавек, і вёслы гэтыя служылі не для руху наперад, а кіравання. Пэтры зазначаў таксама, што гэтыя «дзіўныя судны» перавозяць, часам, значныя грузы — бываюць стругі, груз якіх ацэніваецца ў 20.000 талераў, большая ж частка з іх мае грузы прыблізна на 8.000 — 10.000 талераў.


Ні рыхскія, ні віцебскія купцы не мелі ўласных стругаў — яны наймалі судны і абслугу ў полацкіх і віцебскіх суднаўласнікаў¹⁵. Купцы звычайна самі суправаджалі свае тавары альбо пасылалі з імі сваіх давераных асобаў.

Стругі спыняліся на рачулцы Рызе, якая ўпадала ў Дзвіну. Беларускія купцы часам там жа будавалі з жэрдаў і рагожы свае часовыя буданы, дзе маглі жыць ўсё лета. Здача тавару, асабліва збожжа і лыннянога насення, патрабавала багата часу — іх трэба было ачынчаны. Назад жа частка стругаў ішла таксама гружанай, гэтым разам соллю. Плаванне назад, у Полацк і Віцебск, было досьць складаным, бо ля парогаў і водмеляў стругі прыйходзіліся разгружаны. На адным жа такім судне знаходзілася 30—40 работнікаў.

Як маглі ўспрымацца віцябліяне ў Рызе? Мы маєм адзін незвычайны дакумент, які прыгадчынляе нам этнічныя стэрэатыпы XVI ст. Мова ідзе

¹⁵ Сапунов А. П. Река Западная Двина. Витебск: Типо-Литография Г.А. Малкина, 1893. С. 282.

ВІЦЕБСК, РЫГА І ШТОДЗЁННАСЦЬ У XIV—XVII СТСТ.



Селядцовоў кірмаш на прыстані Рыжскага порта. XVII ст. Копія Ёгана Хрыстафа
Броца (Sammlung verschiedener Liefländischer Monamente. V. 10, T. 1. Nr. 1
[LAB, BM10000AB].)

пра ліст віцебскага намесніка Паўла Юр'евіча Друцкага-Сакалінскага
гарадской радзе Рыгі ад 19 красавіка 1561 г. у абарону віцябляніна
Івана Случыніча¹⁶. У апошняга здарыўся канфлікт з нейкім рыжанікам,
названым на старабеларускай мове як Ярмолка Іванавіч Нурпнік. Ня-
добразычліўцы выдалі віцябляніна за масквіціна, таму Случыніч быў
арыштаваны:

¹⁶ LVVA. Fonds 673, 4. арг., К-19, № 148; Дзярновіч А. І. «Тубылец віцебскі»: новы да-
кумент з былога архіўнага комплексу *MOSCOWITICA-RUTHENICA* (Дзяржаўнага
гістарычнага архіва Латвіі) // Беларускі археаграфічны штогоднік. Вып. 8. Мінск:
БелНДІДАС, 2007. С. 199—206.

АЛЕГ ДЗЯРНОВІЧ

Поведиль передо мною подданый господарьский замку воеводства Витебского именем Иван Случинич, иж дей будучи ему тамъ в мѣстѣ Ризском в року прошлом падесат деватомъ на весне з некоторыми мещаны здешними витебскими, ино дей мещанин тамошний ризский именем Ермолка Иванович Нурпникъ даль того справу з некоторыми товарыши своими перед вашеми милостами, яко бы ши мел быти москвитин. За которою справою его того ж часу поймано и до везена исажено збитого, израненого и на ши дей чась немалые шкоды са ему стали, то ест згинуло дей 8 него полтораста гравен.

Нагадаем, что гэта былі гады Лівонской вайны і масквіцін як у ВКЛ, так і ў Лівоніі меў статус непрыяцеля.

Гэты дакумент, нахай у лакальным выпадку, сведчыць, што ў другой палове XVI ст. можна было атаясаміць віцябліяніна з маскоўцам — жыхаром іншай дзяржавы. Зразумела, тут мова ідзе пра здарэнне ў трэцій краіне, у нашым выпадку — у Лівоніі. Да таго ж, гэта гісторыя з інтыгамі і падманам тычыцца гандлёвой карпарацыі, а купцы ўсіх краін, што вандруюць з краіны ў краіну, заўжды вылучаюцца вонкава.

Тым не менш, гэты асобны выпадак прымушае паразважаць пра позунае падабенства на вонкавым і штодзённым узроўнях жыхароў Русі Вялікага Княства Літоўскага ды Маскоўскай дзяржавы. Мы таксама бачым, як рэгіональная адміністрацыя ВКЛ аказвала прававую дапамогу сваім грамадзянам па-за межамі краіны, бо віцебскі намеснік заяўляў рыжскім уладам:

А я то вашим милостям шзнаймую, иж тот Иван Случинич ест боярин при роженец здешний витебский, неприхожий человекъ, а ни москвитин, чого вашим милостям 8 панов земан и мещан здешних витебских его милости господарьских, которые тамъ с товары своими ехали, выведати са рачите, иж ши есть тубылец витебский. За што ваших милостей пилин прошу, иж бы ваши милости рачили ему с тымъ Ермолкою ш то справедливост слушную и безшдолочную вчинити, жебы ши в томъ собе невинне шт него не школовал.

Але ж у гісторыі віцебска-рыжскіх зносін XVI ст. здараліся і выпадкі сапраўднага спрыяння трэцім краінам. На пачатку 1520-х гадоў ваўвода віцебскі і маршалак гаспадарскі Іван Багданавіч Сапега звяртаўся да Рыжскай гарадской Рады з падзякай за вяртанне віцебскага мещаніна, які насуперак забаронам прадаваў непрыяцелю кальчугі («панциры»)¹⁷. Гэтае пасланне віцебскага ваўводы ілюструе такую важную з'яву ваенна-

¹⁷ LVVA, 673. f., 4. apr., 19. K., № 62; Віцебска-Рыжскія акты. № 2, с. 27—28.

ВІЦЕБСК, РЫГА І ШТОДЗЁННАСЦЬ У XIV—XVII СТСТ.

палітычных адносінаў на сыходзе Сярэднявечча і пачатку Новага часу як эмбарга на зброю і тавары ваеннага прызначэння. Менавіта ў канцы XV — пачатку XVI ст. цэнтральныя ўлады розных дзяржаў нашага рэгіёна Еўропы пачынаюць сістэматычна выкарыстоўваць гандлёвую блакаду ці яе элементы для палітычнага ціску на сваіх непрыяцеляў. Так, на працягу 20 гадоў (1494—1514) у ВКЛ існавала забарона на ўвоз у Москву каштоўных металоў¹⁸. Каля 1498 г. Іван III забараніў імпарт у сваю краіну солі з Лівоніі, што наносіла значныя страты купцам балтыйскіх гарадоў¹⁹. У адказ у лівонскіх гарадах была ўведзена забарона на продаж у Расію зброя і матэрыялу ваеннага прызначэння (гарматоў, пораху, салетры і інш.), металоў, коней²⁰. 25 чэрвеня 1509 г. Лівонскі магістр Вальтэр фон Плетэнберг яшчэ раз пацвердзіў забарону экспарту ў Расію каляровых металоў (медзі, волава, свінца, таксама ў выглядзе катлоў і дроту)²¹. Перыйяд вайны 1512—1522 гадоў адзначаны такой з'яўваю як кaperства — з ініцыятывы караля і вялікага князя Жыгімonta гданьскія кaperы ў 1519 г. арганізаваліся і пачалі нападаць на гандлёвыя караблі, якія ажыццяўлялі гандаль з Расіяй²². У пачатку 1520-х гадоў віцябянін мог прадаваць панцыры расійскім купцам, толькі парушаючы законы сваёй краіны, а таксама Лівоніі.

Падуладныя вялікаму князю маскоўскаму купцы імкнуліся абысці забароны. 24 студзеня 1519 г. бурмістр Нарвы Фр. Корф паведамляў, што маскоўцы набываюць металы ды тайна запіхваюць іх у бочкі, купляюць таксама шведскія катлы²³. Тады ж Ганс Вітэ ўбачыў, як у Ноўгарадзе ўзважваюць паўтара ласта свінцу, і палічыў патрэбным пра гэта паведаміць у Лівонію²⁴. Прыблізна гэтым жа часам (у 1514—1519) у Нарве

¹⁸ Хорошкевич А. Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV — начала XVI в. Москва: Наука, 1980. С. 144.

¹⁹ Таксама. С. 154.

²⁰ LECU 2-1, № 741, 742 (ліст Дэрпта да Рэвеля і Рыгі); № 872 (ліст Плетэнберга Рэвелю ад 26.X.1499); Akten und Reccesse, Bd. III, № 12, § 63, 65 (рэцес ландтагу ад 9—12. IX.1499); Казакова Н. А. Русско-ливонские и русско-ганаэйские отношения. Конец XIV — начало XVI в. Ленинград: Наука, Ленингр. отд-ние, 1975. С. 212—213, 229.

²¹ LECU 2-3, № 657, s. 477.

²² РЛА, с. 329, 345; Хорошкевич А. Л. Русское государство... С. 162—164.

²³ Die livländische Geschichtsliteratur. Hanserecesse 3, Bd. VII. 1902 Nr. 157, § 38, S. 357; Хорошкевич А. Л. Значение экономических связей с Прибалтикой для развития северо-западных русских городов в конце XV — начале XVI в. // Экономические связи Прибалтики с Россией. Сб. статей. Рига: Зинатне, 1968. С. 29.

²⁴ Hanserecesse 3, Bd. VII. Nr. 157, § 38, S. 357.

ў івангародцаў Б. Ноценскага і Л. Малскага былі канфіскаваныя 3 беркаўцы свінцу ды 3 панцыры, набытыя імі ў Таліне (Рэвелі)²⁵. Вось як гэта выглядае ў інтэрпрэтацыі намесніка Івангорада князя Аляксандра Андрэевіча Раствоўскага, які пісаў да гарадской рады Рэвеля:

Да биль мнѣ чelowь тотъ же Бориско Нотенской да складнікъ его Левка Малской, а сказываютъ, что у нихъ отняли в Ругодиве [Нарве — Аўт.] князъ Ругодиўскай и посаднікъ товару свинцю три берковска да трی пансыри. И язы о томъ товару к Ругодіўскому князю и к посаднікомъ посыпалъ, и Ругодіўской князъ и посаднікъ ответъ учінілъ: скажі намъ того, у кого тотъ свинецъ купленъ? И тотъ Бориско скажеть, у кого тотъ свинецъ купленъ, и вы бы царя государя всеа Руси великаго князя купцемъ управу учінілъ по крѣсному целованью и по перемирнымъ грамотамъ безволокидно, а взятое бы есть велели отдать²⁶.

Такім чынам, выпадак з віцебскім баярынам не быў выключным і адзінкам. Супярочнасці паміж дзяржавамі ды абмежавальная палітыка ўладаў прыводзілі да ўзікнення кантрабанднага гандлю: заўжды знаходзіліся ахвотныя падзарабіць на забаронах.

Практыка афіцыйнай забароны паставак ваенназначных тавараў у непрыяцельскіх краінах ў рэчице рэшт набыла заканадаўчае афармленне ў Статутах ВКЛ. Адпаведны артыкул «О невывоженью приправъ военныхъ до земли неприятельское» (Раздел 3, артыкул 41) быў уведзены ў другі статут 1566 г.²⁷ У рэдакцыйнага трэцяга статута 1588 г. гэты быў артыкул «О выложенью приправъ военыхъ(ъ) и всякого железа до земли неприятельское» (Раздел 3, артыкул 48):

Уставаемъ и вечными часы то мети хочемъ, постерагающи того, абы зо всіхъ земль пан(ъ)ства нашаго Великаго Князства Литовскаго яко жидове, татарове, купцы, такъ и вси подданые наши которого кольвекъ стану явне и таемне всякихъ броней, железа, ручници(ъ), кось, ножовъ, стрель и всякоаго инога нараду военного не выпущали и послом не продавали, с чого бы неприятели силитися могъ. А хто бы се того смель важити над(ъ) тое рассказанье и уставу нашу, тотъ ничымъ инымъ, одно горломъ каранъ быти маетъ, а товары и вся маентность его маетъ быти до скарбу нашаго взята. А того с пильностью на всіхъ замкахъ украинъныхъ старостове и вси врядники

²⁵ Хорошкевіч А. Л. Значение экономических связей... С. 29.

²⁶ Русская историческая библиотека. Т. XV (Сборный). Санкт-Петербург, 1894. № 28, слл. 49—50.

²⁷ Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 года / Т. І. Доўнар, У. М. Сатолін, Я. А. Юхі. Мінск: Тасей, 2003. С. 96.

ВІЦЕБСК, РЫГА І ШТОДЗЁННАСЦЬ У XIV—XVII СТСТ.

наши постерегати мають. А то се розумети маеть во въпокою и подъ непокоемъ²⁸.

За выключэннем невялікіх арфаграфічных адрозненняў ды назвы, тэксты гэтых артыкулаў у Статутах 1566 і 1588 гг. супадаюць. Як бачым, парушэнне гэтай забароны каралася вельмі жорстка — стратай жыцця як у ваенны, так і ў мірны час.

Што чакала «нашага» віцябліяніна пасля прымусовага вяртання яго на Радзіму? Выглядае, таксама смяротнае пакаранне. Але чаму для віцебскага ваяводы такім важным быў разгляд справы ды пакаранне вінаватага менавіта ў Віцебску? Бо гэтага патрабаваў віцебскі земскі прывілей. Вялікі князь гарантаваў разгляд усіх крымінальных спраў віцябліянаў менавіта ў іхным месце:

Такежь который отъ насилия жаловати будеть намъ видблянинъ на видблянина жь приехавъ въ Литву и безъ истца, намъ на него децкого з Литвы не слати, давати ему намъ листъ къ нашему воеводе, хотябы о смертной вине, а ему [воеводе] судити по целованью нашимъ судомъ досмотрети права (зъ) князи и бояры и мещаны, а осудивши его казнити въ Витеbsку по ихъ праву²⁹.

Падсумоўваючы, найперш даводзіцца прызнаць, што прынамсі частка насельніцтва Віцебска і Беларусі ў перыяд позняга Сярэднявечча і ранняга Новага часу была досьць рухомай і рэгулярнай перамяшчалася, у тым ліку па такой важнай транспартнай артэрыі, якой была Дзвіна. Для гэтых людзеў — купцоў, сплаўшчыкаў, шкаляроў, ураднікаў (чыноўнікаў) адміністрацыі — вандроўка, розныя мовы і краіны, складаныя прававыя працэдуры былі часткаю рэгулярнага існавання, змешваючы штодзённае і незвычайнае, ствараючы цэльную і стракатую тканіну жыцця.

²⁸ Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 года: Тэксты. Даведнік. Каментарыі. Мінск: Беларуская Савецкая энцыклапедыя, 1989. С. 136—137.

²⁹ Сапунов А. П. Витебская старина. Т. 1. Витебск: Типография губернского правления, 1883. № 16, с. 36.